

ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА

№ 88 (1055) АЎТОРАК, 15-га красавіка 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАПІСКІ:

1 месяц 30 кап.
3 месяца 90 .
6 месяцаў 1 р. 80 .
1 год 3 р. 30 .

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
секратарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсомольская 25, тэлеф. № 903.

ГОД ВYДАННЯ IX.

Конт асобнага №—2 кап.

ЗЬНЯЦЬ СЯБЕ З ЧОРНАЙ ДОШКІ Колектыў ЛКСМБ „Чырвонага Мэталістага“ пачуў сыгналы „Чырвонай Зьмены“

(Па тэлефону ад выяздной рэдакцыі „Чырвонай Зьмены“)

Віцебск, 14. Сьвня адбыўся пачарговы сход комсомольскага колектыўу „Чырвонага Мэталістага“ па пытаньні зьмешчаных матар’ялаў у „Чырвонай Зьмене“. Выступіўшы ў спрэчках 16 чалавек цалкам падцьвердзілі правільнасьць фактаў, асьветленых у № 83 і 85 „43“.

Сход пастанавіў: Матар’ялы, зьмешчаныя ў „Чырвонай Зьмене“ цалкам падцьвердзіць. Азначыць, што бюро колектыўу з заданай кіраўніцтва комсомольскай масай ня справілася.

Прызнаць правільнай устаноўку перадавога артыкулу ў 83, „43“, дзе гаворыцца: «На працягу 3-га кварталу бегучага гаспадарчага году зьняць сябе з чорнай дошкі, дабіцца звароту заводу звацьня ударнага, падштурнуць на гэтую работу ўсю завадскую грамадзасць. Гэта павінна стаць мінімумам вашай работы на бліжэйшы час».

Даручыць бюро колектыўу ў тэрміновым парадку склікаць сход комсомольцаў, працуючых на 2-ой зьмене, для абгаварэньня зьмешчаных у „Чырвонай Зьмене“ матар’ялаў.

Распушчана бюро колектыўу ЛКСМБ МББ чыгункі

(Па тэлефону ад выяздной рэдакцыі Чырвонай Зьмены“)

ВІЦЕБСК, 14. За бяздзейнасьць у выкананьні прамфінплану, за нэрэагаваньне на вытворчыя прарывы, за прымірэнчыя адносіны да анты-сэмітызму бюро другога райкому комсамолу распушціла бюро колектыўу. Сэкратар колектыўу Грызлаў з работы зьнят і па партыйнай лініі атрымаў вымову, іншыя члены бюро колектыўу таксама прыцягваюцца да парт. адказнасьці. Бюро райкому для дапамогі ў рабоце прымацавала 3 членаў райкому. Разгляд справы праводзіўся на месцы ў прысутнасьці каля 100 чалавек комсомольцаў з вытворчасьці.

Гэтымі днямі адбудуцца па-за чарговыя выбары бюро колектыўу.

Забастоўка рабочых ваўнянай прамысловасьці ў Ангельшчыне

БРЭДФОРД, 13-IV. Забастоўка рабочых ваўнянай прамысловасьці ў Брэдфордзе працягваецца. Гаспадаром становішча зьяўляецца камітэт дэяўня, пад кіраўніцтвам якога тэкстыльшчыкі ўпарта супраціўляюцца прадпрыемцам. Колькасць бастуючых дасягнула 150 тысяч. Рэфармісцкія профсаюзныя бюрокрацы не паказваюцца на прадпрыемствы, бо рабочыя вельмі воража адасяцца да іх.

юцца прадпрыемцам. Колькасць бастуючых дасягнула 150 тысяч. Рэфармісцкія профсаюзныя бюрокрацы не паказваюцца на прадпрыемствы, бо рабочыя вельмі воража адасяцца да іх.

Жорсткія вулічныя баі інвалідаў з паліцыяй у Румыніі

Дэманстранты каменямі адбівалі паліцэйскія малёты

ВЕНА, 11 красавіка на вуліцах Бухарэсту адбыліся дэманстрацыі румынскіх інвалідаў ваіны, у сувязі са зьездам інвалідаў. Некалькі тысяч інвалідаў прарвалі паліцэйскі кардон, прабраліся ў цэнтр гораду і спынілі вулічны рух.

У выніку сутычак з паліцыяй на вуліцах адбываліся кашмарныя сцэны нэрвовых прыпадаў у інвалідаў. Дэманстранты пазакідалі паліцыю каменямі, параніўшы некалькі салдат і афіцэраў. Войска зьбівала інвалідаў прыкладамі. Вулічныя бойкі цягнуліся ад раніцы да позьняга вечару. Больш за 30 інвалідаў паранена, з іх 4—цяжка.

Францускія каты дапамагаюць кітайскім мілітарыстам

Супроць кітайскай Чырвонай арміі Францыя пасылае свае аэрапланы і чужаземныя вайсковыя часьці

ШАНХАЙ, 13-4. Кітайскі друк, у прыватнасьці кітайскія тэлеграфныя агенствы, спрабуюць апраўдаць нячужае ўмяшаньне французскай улады ва ўнутраныя справы Кітаю (пры дапамозе французскай улады ўдалося ліквідаваць савецкую ўладу ў Гуансі). Агенствы заяўляюць, быццам дапамога французам была выпадкова, няўмысна. Неабходна зазначыць, што ні ўрад, ні друк не протэстуюць супроць прыдушэньня французскаю ўладаю сялянскага руху на тэрыторыі Кітаю.

скі ўрад утварае спецыяльную анты-чырвоную армію.

Гуансіскай войскай, пасля жорсткай барацьбы з атрадамі Чырвонай арміі, аўдалі рабам Лучжоў недалёка ад інда-кітайскай мяжы. Энергічнаю дапамога гуансіскага аказала французская ўлада Інда-Кітаю, якая высладала для барацьбы з чырвонымі атрадамі ня толькі аэрапланы, але і чужаземныя вайсковыя часьці. У часе доўгай барацьбы між гуансіскай і чырвонымі атрадамі загінулі тры французскія аэрапланы.

Мала таго, агенства Говень выказвае жаль з прычыны таго, што з французскіх самалётаў, падарпешы аварыю, прымушаны былі зьнізіцца на тэрыторыі, занятай паўстанцамі.

Узятыя ў палон кітайскія камуністы расстрэльваюцца з кулямэтаў. Часьці кітайскай Чырвонай арміі адступілі ў гарыстыя раёны.

Спецыяльная армія для барацьбы з камуністычнай небясьпекай

ШАНХАЙ, 13. „Шанхай Уіклі Рев’ю“ паведамляе, што для барацьбы з камуністычнай небясьпекай на поўначы Гуандуну катон-

Ул. Маякоўскі

МАСКВА, 14. У 10 гадзін 15 хвілін раніцы ў сваім рабочым габінэце (Лубянскі праезд, 3) пакончыў жыцьцё самагубствам поэт Уладзімер Маякоўскі. Як паведаміў нашаму супрацоўніку следчых тав. Сырцоў, папярэднія весткі сьледзтва гавораць, што самагубства выклікана прычынамі чыста асабістага парадку, якія ня маюць нічога агульнага з грамадзкай і літаратурнай дзейнасьцю паэты. Самагубству было папярэднякам працяжная хвароба, пасля якой поэт яшчэ ня аўсім паправіўся. Аб часе пахаваньня будзе абвешчана асобна.

ПРОГРАМА ВЯСЕНЬНЯЙ СЯУБЫ ПАВІННА БЫЦЬ ВЫКАНАНА

Перад вясеньняй сьлужбай стаіць найбольш важная задача—дабіцца максымальнага пашырэньня пасеўных пашыраў і ўздыму ўраджайнасьці. Рэзультыв партыі і ўраду намярэнны пашырэнне пасеваў на 11%.

цы сьлужбы ў індыўідуальным сэк-тары.

Індыўідуальнікі часта аж да самага выезду ў поле не атрымлівалі ўказаньняў дзе ім сеяць. Работа па адводу ім зямель ідэе недапусьціма павольна. На рэдкі выпадкі адводу яўна няўдобных вучастваў, памяшчэньне іх памераў і г. д. Пасеўныя пляны індыўідуальнай гаспадаркі ў шмат якіх мясцох да гэтага часу яшчэ не даведзены. Рас-тлумачальная кампанія аб ільготах па с.г. падатку, за пашырэнне пасеўных плошчаў у індыўідуаль-ных гаспадарках працякае надзвычайна вяла. Далей, недапушчальна павольна праходзіць работа па правядзеньню прасьцейшых мерапры-емстваў па падняцьцю ўраджайнасьці (абмен гатукоўкага насеньня на ра-давое, пратручваньне, зернаачыстка). Зусім недапушчальна нядабайнасьць назіраецца ў адносінах да маламоц-ных індыўідуальнікаў у сэнсе пад-трыманьня іх пры правядзеньні сьлужбы. У шэрагу месц уця-мілі сабе падвойчы шкоднае ўяў-леньне аб тым, што бедняку, які не ўвайшоў ішчэ ў колгас, не па-трэбна аказваць ніякага падтры-маньня (у сэнсе насеньня, апрацоў-кі і засеву ворыва і інш.). Падоб-нымі адносінамі да беднаты, якая покуль яшчэ захоўвае сваю інды-ўідуальную гаспадарку, яе проста штурхаюць у абдымкі вулацтва.

Мясцовыя організацыі павінны вараз-жа правярць даведзеныя пляны пасеву да двара ў адносінах аднаасобных гаспадарак. Мясцовыя організацыі абавязаны дамагчыся, каб кожны бядняк, кожны сярэдняк, які сее індыўідуальна, бязумоўна, ведаў аб ільготах, што даюцца за пашырэнне пасеўных плошчаў. Павінна быць шырока растлумача-на, што падатак спаганяецца ад леташняй плошчы пасеву, прычым гэта датычыцца цалкам да тых гас-падарак, якія бяз уважлівых пры-чынаў скарачваюць плошчу пасеву ў гэтым годзе, альбо адмаўляюцца яе засяваць. У апошніх выпадках не-выкарыстоўваемая для пасеву зям-ля аднаасобнікаў павінна быць за-селяна колгасамі ў сваю карысьць. Мясцовыя організацыі павінны шырока растлумачыць бядняцка-се-радняцкім масам выключнае зна-чэньне для справы сацыялістычнага будаўніцтва поўнага выкананьня ўрадавага пляну пашырэньня па-сеўных плошчаў. Маламоцным сялян-скім гаспадаркам з наяўных рэсу-рсаў страхавых насенных фондаў (сабраных у аднаасобнікаў) павін-ны давацца пазычкі пры ўмове поўнага пасеўнага пляну.

Колгасы, пасыла засеву сваіх па-длёў, абавязаны організаваць пад-трыманьне маламоцным індыўіду-альным гаспадаркам, якія ня маюць магчымасьці выканаць свой пасеў-ны плян.

Шпаркае і рашучае выпраўленьне анты-серадняцкіх перагібаў зьяў-ляецца неабходнай умовай паспя-ховага правядзеньня пасеўнай кам-паніі. Малейшае прамаруджаньне ў гэтай справе будзе адзначаць удар перш за ўсё па пасеўнай кампаніі, простую дапамогу кулаку, які ўжы-вае ўсе сродкі, каб сарваць нашу бальшавіцкую сьлужбу.

Перадавая „ПРАВДЫ“ па радыё.

Напярэдадні 1-га Мая

Штурмы рэволюцыйных хваль з кожным днём расхістваюць устоі імперыялістычнай гідры

Першае мая-баявое выступленьне сусьветнага пролетарыяту

капіталістычных краінах на-ходзіцца сусьветнае сьвята про-летарыяту,—дзень—1-га мая,—аб-яўляецца бачна баявым. Пад-ліскам эканомічнага крызісу савава барацьба ва ўсіх буржу-азных краінах дасягнула нячува-нага напружаньня. Становішча, з-за эканомічным крызісам, а-мушае буржуазію кінуць уся-умоўнасьці і адкрыта фашысц-кіх мэтадам правадзіць сваю про-аму. У той-жа час модна расьце рэволюцыйны рух. Аграмадная рэволюцыйная актыўнасьць пролетар-яту, праяўленая 6 сакавіка, бы-ла ў гэтых адносінах відочным рокам.

рокага рэволюцыйнага адзінага фронту зьнізу супроць капіталу і яго лэйкайскай зграі—соцыял-фа-шызму.

У НЯМЕЧЧЫНЕ дзень першага мая мае асаблівае значэньне. Ня-мецкая рабочая кляса, якую фашы-зацыя Нямецчыны прысуджае на голад і выраджэньне, павінна пля-хам політычных забастовак на за-водах і магутных дэманстрацый на вуліцах дзавесці фінансавым маг-натам і іх соцыял-фашысцкім пры-хвасьням сваю поўную гатоўнасьць к клясавым баям.

У АНГЛІІ першамайскі дзень ад-значаецца галодным паходам бес-працоўных.

У ФРАНЦЫІ кампартыя і унітар-ныя профсаюзы падрыхтоўваюць масавыя політычныя стачкі.

У ПАЗШ буржуазія, да сьмерці напалоханая бліскучым посьпехам 6 сакавіка, падрыхтоўвае фашысц-кую контрдэманстрацыю першага мая на тым-жа месцы, дзе будучь дэманстраваць рабочыя.

Ніякія паліцэйскія меры не па-слабляць рашучасьці сусьветнага пролетарыяту ператварыць дзень 1 мая ў дзень агляду рэволюцый-ных сіл і протэсту супроць сы-стэмы няпрыкрытага саюзу рэлігіі, капіталу і соцыял-фашызму. Пер-шамайскі агляд рэволюцыйных ар-мій будзе новым этапам на шляху ўрачыстасьці сусьветнай пролетар-скай рэволюцыі.

Амерыканская рэжыма

У зьвязку з тым, што рыхтуюцца матуны першамайскія дэманстра-цыі ў Нью-Ёрку, начальнік палі-цый Уоллен лусьціў у ход старую, набіўшую ўжо аскаму утку аб „руцэ Масквы“, якая загадала аме-рыканскім камуністам аўладаць горадам у дзень 1-га мая. (3 газэт).



Кіно-карціна ветхазаветнай дау-масьці.

(3 газэты „Труд“).

НЕДАЦЭНКА ЛЁЗУНГУ АБ 100-ПРОЦАНТНЫМ УЦЯГНЕНЬНІ РАБОЧА-БАТРАЦКАЙ МОЛАДЗІ Ў КОМСАМОЛ—ПРАЯВА ПРАВАГА ОПОРТУНІЗМУ

Галоўную ўвагу на вёсцы саюз павінен зьвярнуць на работу сярод батракоў, сельска-гаспадарчых рабочых і беднаты, дабіўшыся сапраўднай перавагі іх як у арганізацыі, так і асабліва ў кіраўніцтве.

Колектывізацыя сельскай гаспадаркі па-асобаму ставіць праблему прыёму сярэдняка ў комсамол. КСМ павінен прымаць у свае шэрагі на аснове індывідуальнага адбору тую частку МАЛАМОЦНАЙ сярэдняцкай моладзі, якая ўваходзіць у колгасы, патрабуючы ў адносінах да астатняй часткі, асабліва папярэдняю ўмову, уступленьне ў члены аднаго з колектывных аб'яднаньняў.

(З пастаноў сьнежаньскага пленуму ЦК УсеЛКСМ).

Ні ў якім разе нельга склаўшы рукі сядзець і чакаць, пакуль рабоча-батрацкая моладзь пойдзе „самацёкам“ у саюз. Патрэбна сыстэматычная і ўпартая праца

Супроць раскіданасьці і тэорыі самацёку

Актыўная работа саюзу на ўсіх вучаствах гаспадарчага і культурнага будаўніцтва больш востра, чым калі-б то ні было, высювае перад УсеЛКСМ задачу ўсымернага ўзмацнення пролетарскага ядра і выкананьня лёзунгу 100 прац. ахопу комсамолам рабочай і батрацкай моладзі. Рост рэволюцыйнай самасьвядомасьці рабочай моладзі і павышэньне яе актыўнасьці ў гаспадарчым будаўніцтве, утварэньне зараз найбольш спрыяючы ўмовы для выкананьня гэтай задачы.

Паміж тым, у практыцы работы комсамольскай арганізацыі мы нагледзем зараз паслабленьне ўвагі да пытаньняў росту. Адбываецца сыстэматычнае зьніжэньне ўдзельнай вагі прамысловых рабочых у складзе УсеЛКСМ. За 1929 год удзельная вага прамысловых рабочых зьменшылася з 36,6 пр. да 36 проц. Зусім недастатковы ахоп комсамолам рабочай моладзі. У Маскве, напрыклад, ахоп рабочай моладзі (звыш 5000 рабочых) дасягае толькі 41,5 проц., на прадпрыемствах, у якіх налічваецца ад 3000 да 5000 рабочых—35,4 проц., ад 1000 да 3.000—45,1 проц., ад 500 чалавек да 1000—37,7 проц.

ЦК УсеЛКСМ, заслухаўшы даклад Маскоўскага, Ленінградзкага, Іванова-Вазьнясенскага абкомаў Ніжагародзкага райкому і ЦК ЛКСМУ—важнейшых арганізацый саюзу—аб ленынскім наборе ў комсамол, прызнаў тэмпу росту ў гэтых арганізацыях недастатковым. Па Ленінградзкай вобласьці, напрыклад, з 1-га студзеня па 15 сакавіка г. г. прынята ў саюз толькі 16 тысяч рабочай і батрацкай моладзі. Ясна, што такі тэмпу росту Ленінградзкай арганізацыі ня можа здаволіць саюз.

Адказ на пытаньне аб карэньных прычынах недастатковага росту саюзу ўжо дадзены ў рашэньнях Сьнежаньскага пленуму ЦК. Яны закляючаюцца:

ПАПЕРШАЕ, у няўменьні ячэек арганізацыйна замацаваць разгорнуты палітычны ўплыў саюзу ў масах рабочай моладзі і яе

РАСТУЧУЮ АКТЫўНАСЬЦЬ У ГАСПАДАРЧЫМ БУДАЎНІЦТВЕ.

ПА-ДРУГОЕ, у крайняй слабасьці масавай, эканамічнай і адукацыйнай работы УсеЛКСМ сярод РАБОЧАЙ МОЛАДЗІ.

Па-трэцяе, у неразумьні значнай часткаю актыўна саюзу ўсёй важнасьці работы па выкананьню лёзунгу аб 100 проц. ахопе комсамолам рабочай і батрацкай моладзі. З асаблівай рэзкасьцю трэба падкрэсьліць, што тапаньне на месцы ў справе выкананьня гэтага лёзунгу тлумачыцца таксама закрытым (а падчас адкрытым) жаданьнем асобных зьвярненьняў кіраўніцтва „замацаваць“ свае шэрагі, г. зн. па сутнасьці справы ператварыць комсамол у „авангард“, а ня ў шырокую масавую па складу арганізацыю рабоча-сялянскай моладзі. (Сьнежаньскі пленум ЦК).

Неабходна рашуча ўдарыць па такіх настроях, бо яны затрымліваюць нармальнае разьвіцьцё саюзу.

Побач з гэтым трэба пэўна ўцямаць, што ажыццяўленьне задачы поўнага ахопу саюзам рабочай моладзі, у зусім вызначаны гістарычны тэрмін, магчыма толькі пры адной належнай умове: калі той паварот тварам да вырашэньня задачы сацыялістычнага будаўніцтва, які зараз робіць УсеЛКСМ, будзе сапраўды ўзвязаны з шырокай сапраўды масавай работай па здавальненьню эканамічных, адукацыйных і культурных запатрабаваньняў рабочай моладзі.

Спробу скарыстаць паварот у рабоце саюзу для паслабленьня ўвагі да задачы здавальненьня эканамічных і адукацыйных пытаньняў рабочай моладзі трэба рашуча адвергнуць, бо такая лінія нічога агульнага ня мае з генэральнай устаноўкай УсеЛКСМ у перыяд рэканструкцыі.

Трэба навучыцца падхопліваць цягу асобных пластоў моладзі ў комсамол. Вельмі часта нашы арганізацыі прагледжваюць цікавыя працэсы, якія адбываюцца ў

асобных праслойках рабочай моладзі (высокакваліфікаваная, чорнарабочая моладзь, зьвязаная з вёскай і г. д.). Трэба лепш арганізаваць работу і здавальненьне спецыфічных запатрабаваньняў сярод розных пластоў рабочай моладзі, шырока ўцягваючы яе ў штодзённую практычную дзейнасьць ячэек. Асабліваю ўвагу трэба зьвярнуць на работу з беспартыйным маладзёжным актывам (ударнікі, рэцэнзытары, „лёгка кавалерысты“ і г. д.). Тут саюз мае вялізарныя, далёка яшчэ не скарыстаныя рэзервы росту.

Трэба зараз ўдарыць, як па раскіданасьці перад масавай цягай рабочай моладзі ў комсамол, так і па „тэорыі“ самацёку, па памылках, якія відочна выкрыліся ў момант ленынскага закліку рабочай моладзі ў саюз.

Некаторыя арганізацыі, пастаўленыя перад фактам масавага наплыву рабочай моладзі ў комсамол, не змаглі ўтварыць гнуткага і чоткага апарату для арганізацыйнага аформленьня гэтага руху. Зьявы сотнямі і тысячамі тыднёў ляжалі неразабранымі, што непазбежна прыводзіла да адсёву значных груп моладзі. У іншых мясцох сядзелі склаўшы рукі і чакалі, калі рабочыя і батрацкая моладзь сама „самацёкам“ пойдзе ў саюз, нічога не прадымуаючы для разгортваньня кампаніі па вярбоўцы. Такія памылкі недапушчальныя.

Усе арганізацыі УсеЛКСМ павінны зараз прыняць такія меры, якія ў бліжэйшы-ж час забяспечылі-б сапраўды рашучы пералом у рабоце саюзу па ўцягненьню рабочай і батрацкай моладзі ў комсамол.

М. Ц. Некаторыя Р:і усё яшчэ раскачаваюцца

Ня ўцягваюць у комсамол новапаступаючую моладзь

Раней на заводзе „Пролетары“ (Гомель) даволі добра праводзілася работа па ўцягненьню рабочай моладзі ў комсамол. Але чамусьці ніякай работы не вьозецца сярод нова-

паступаючай моладзі на заводзе. Некаторая частка гэтай моладзі наведвае сходы комсамольскіх ячэек, гэтым і абмяжоўваецца ўся работа сярод яе. Пры заводзе няма ніякіх гурткоў. Бэйлін.



Некаторыя Р:і усё яшчэ раскачаваюцца

Рост Нова-Беліцкай комсамольскай арганізацыі за 29 год праходзіў вельмі марудна. Наогул усе комсамольскія ячэйкі зусім слаба прыцягвалі ў свае шэрагі беспартый-

ную рабочую моладзь. Вельмі праводзілася палітычна-выхаваўчая праца. Вось, напрыклад, на ф-цы „Вазуі“ за ўвесь 1929 год уцягнута ў комсамол 35 чалавек, з іх жанчыні—25 чалавек. Лесазаводзе „Кол. Праца“ уцягнута 22 чалавекі, з іх жанчыні—5 чалавек. Затое праца сярод школьнікаў Нова-Беліцкай сямігодкі куды пастаўлена, з іх 30 чалавек уцягнута ў комсамол. Наогул-жа арганізацыя вырасла на 114 чалавек, з іх непасрэдна з прадпрыемстваў—77 чалавек.

Трэба зазначыць, што ня яшчэ ячэйкі добра ўразумелі, што 100 проц. ўцягненьня рабочай і батрацкай моладзі ў шэрагі ЛКСМ—гэты найбольш важны і адказны момант у нашым жыцці.

Зараз-жа, у зьвязку з ленынскім заклікам ва ўдарных брыгадах, маем некаторыя зрух, але яшчэ сім недастатковы. За апошні тры месяцы прынята ў комсамол 20 маладых ударнікаў, а якіх дала ф-ка „Вазуі“, а астатнія сазаваў „Кол. Праца“.

На гэтым мы ні ў якім разе не павінны спыніцца, а ўзяць шпартэйшым тэмпу па ўцягненьню рабочай і батрацкай моладзі ў комсамол.

Міхась Ітні

Навучальны год курсаў комсамольскага актыву пад пагрозай зрыву

Шэраг акруговых і раённых камітэтаў безадказна адносяцца да падбору кандыдатур на курсы

Складанасьць абставін, у якіх зараз працуе комсамол, прад'яўляе актыўна надзвычайна вялікія запатрабаваньні. Нам зараз патрэбны актывісты, які былі б ня толькі адданымі нашай справе, але і добра палітычна-лісьменным. Недахоп у актывістаў добра практычна кваліфікаваным і тэарэтычна падрыхтаваным дае сябе адчуваць на кожным кроку.

Зусім натуральным зьяўляецца тое, што амаль на кожным сходзе, на розных комсамольскіх нарадах, на пленумах і канфэрэнцыях выдзяляецца цэлае мора прамоў у адносінах недахопу і неабходнасьці падрыхтоўкі кадраў. Але на вялікі жаль гэтыя прамоў зусім ня рэдка застаюцца голым фразэрствам, пустазвонам.

Асобныя „рэвізны“ актывісты лічаць сваю справу на гэтым скончанай.

У даным выпадку мы маем на ўвазе паказаць на яна безадказна чыста-напывацельскія і бюракратычныя адносіны асобных акругомаў да справы комплектаваньня курсаў комсамольскага актыву пры КУБ'е.

На трэба даказаць якое вялізарнае значэньне маюць гэтыя курсы ў справе вырашэньня задачы падрыхтоўкі комсамольскіх кадраў. „Курсы маюць на мэце падрыхтаваць комсамольскага працаўніка ў раёне, колектыву і буйнай комсамольскай ячэйкі“.

Згодна правілаў, якія зацьверджаны бюро ЦК, на курсы патрэбна набраць 90 чалавек. Да 10-га сакавіка павінны былі-б скончыць сваю працу адборачныя камісіі пры АК КСМБ з тым, каб не паз-

ней 15-га сакавіка ўсе матэрыялы сьпісы кандыдатур накіраваць у Ком. Унівэрсытэт.

Гэтыя ўмовы тым больш неабходна было выканаць таму, што да часу пачатку заняткаў (1-га верасьня) Комву арганізоўвае дагэту курсавую падрыхтоўку, з мэтай каб палегчыць магчымасьць паступленьня на курсы недастаткова падрыхтаваных кандыдатур, якія адабраны камісіямі пры Камвузе.

Але ня справе атрымалася ня так. ЦК прадпалагаў, а Акругомы распалагалі.

Мы прымушаны біць сур'ёзную трывогу аб зрыве набору.

Мы зараз стаім перад фактам, што ня толькі да 15-га сакавіка, але і нават да 15-га красавіка большасьць Акругомаў амаль нічога не зрабілі да падбору кандыдатур.

На сёньняшні дзень замест 90 чалавек мы маем усюго... 18 адабраных і дапушчальных да іспытаў. Дрэнна абстаіць справа ня толькі з колькасьцю, але і з якасьцю. З 18 кандыдатур усюго 9 чалавек кандыдатаў і ніводнага сябра партыі. Гэта ня глядзячы на зусім зразумелую пастанову ЦК ЛКСМБ аб тым, што „на курсы прымаюцца сябры і кандыдаты КП(б)Б—комсамольскія“.

Для таго, каб больш яскрава бачыць, як асобныя акругомы аднесліся да гэтай важнай справы, прывядзем некаторыя даныя і лічбы.

Менскі акругом згодна разьвісткі павінен быў адабраць 25 кандыдатур. Вцебскі—21, Бабруйскі—17, але да сёньняшняга дня ніводзін з гэтых акругоў не пад-

ставіў ніводнай кандыдатуры. Гэта пасля таго, як на бюро ЦК была залучана інфармацыя Менскага і Віцебскага АК аб ходзе комплектаваньня курсаў. У сваёй пастанове бюро ЦК адзначыла „недапушчальна халатна“ адносіны гэтых акругомаў да комплектаваньня курсаў і ўстанавіла канчатковы тэрмін комплектаваньня курсаў.—10-га красавіка.

Мы лічым, што гэта ня толькі „халатна“, але яўна безадказныя адносіны, якія мяжуюцца з недацэнкай палітычнага значэньня задач падрыхтоўкі кадраў. Для таго, каб даказаць, што гэта так, мы падлікаем яшчэ некалькі фактаў: Полацкі акругом даслаў кандыдатуру комсамольца, стаў якога з 1928 г. ліпавы батрак, больш году працуе краўнікам у каапэрацыі, ніякай працы ў комсамоле ня выконваў. І ў дадатак беспартыйны. Думаем каментарый непатрэбна.

Не адстаў і Магілёўскі АК. Ён зьнімае комсамольца-вучня 2-га курсу ШСМ і дасылае на курсы.

Гомельскі АК, які да рэчы кажуць, параўнаўча лепш выканаў свае заданьні, усё-ж мусяць для „пашчэнай важнасьці“ даслаў кандыдатуру комсамольца з стажам 1928 г.—31-га сьнежня, прычым беспартыйнага.

Такіх фактаў можна было-б яшчэ дадаць, але і гэтых дастаткова, каб характарызаваць як асобныя акругомы і работнікі ўразумелі палітычнае значэньне праблемы падрыхтоўкі кадраў. Гэтымі днямі бюро ЦК ЛКСМБ заслухала інфармацыю шэрагу акругомаў аб становішчы справы комплектаваньня курсаў. Асобныя сэкратары акруг-

комаў „прыпёртыя да сьценкі“ замест таго, каб на большавіцку прызначыць аб сваёй бяздзейнасьці, прабавалі гэта тлумачыць „об'ектыўнымі“ прычынамі.

Сэкратар Менскага АК тав. Гайдукевіч пры падтрымцы Карнеева (Бабруйск) адкрыў „сэкрат“—бачыце комсамольцы з вытварчэньня ня хочуць ісьці на курсы, але сэкратар Гомельскага АК зноў-жа па „сэкрату“ выкрыў „сэкраты“ гэтага „сэкрату“. Т. Рубін завіў, што ён ня ведае ўмоў, якімі забяспечваюцца слухачы курсаў. Пасля гэтых „сакрэтаў“ для нас стала зусім не сакрэтным, што кой-якія акругомы ня ведаючы умоў курсаў, бязумоўна нічога не рабілі ў сэнсе іх папулярызаваньня сярод мас комсамольцаў. Гэта галоўная прычына таго, што шэраг акругомаў пакуль яшчэ ўсьляпную „шукаюць“ кандыдатур. Некаторыя акругомы (Віцебск) у гэтым напрамку пашлі

далей. На што ім займацца „дзіямі“, лягчэй усюго простым чаркам перадалі справу аббору кандыдатур ячэйкі-кропка

У выніку усюго мы прымушаны з усёй катэгорычнасьцю заявіць, што пры такіх архі „дэмакратычных“ а па-нашаму галаваць безадказных адносінах да сьпісаваньня кандыдатур на курсы, не ствараюцца спрыяючыя ўмовы для хутчэйшага вырашэньня гэтых падрыхтоўкі кадраў, а значыць чынная тармозіцца вырашэньня гэтай вялізарнай палітычнай насьці задачы.

Патрэбна, як мага хутчэй даць да недама шырокіх мас комсамольцаў аб усёй палітычнай сутнасьці гэтай важнасьці курсаў, стварыць адпаведную грамадзкую думку кол комплектаваньня з тым, каб яшчэ хутчэй ліквідаваць бясьпеку зрыву навучальнага

Усім акругомам ЛКСМБ
Згодна рашэньню ЦК ЛКСМБ ад 12-4 комплектаваньня курсаў комсамольскага актыву пры Камвузе Беларускай арганізацыі павінна быць закончана не пазьней 20 красавіка 1930 г. Прапануецца неадкладна прыняць усе захады да вярбоўкі на курсы комсамольскага актыву, сяброў і кандыдатаў партыі, папулярываваўшы правілы і ўмовы прыёму сярод комсамольскага актыву з тым, каб абавязкова закончыць укомплектаваньне к устаноўленаму тэрміну. Акругомам прыцягнуць да адказнасьці канкрэтных віноўнікаў зрыву комплектаваньня курсаў.

Залічыць аддзелу адукацыі і быту ЦК ЛКСМБ Шоламаў.

У БАКУ АД БАРАЦЬБЫ ЗА ПРАМФІНПЛЯН

КОМСАМОЛІЯ ВІЦЕБШЧЫНЫ ЯШЧЭ НЕ ЗРАБІЛА ПАТРЭБНАГА ПАВАРОТУ ТВАРАМ ДА ВЫТВОРЧАСЬЦІ. ГЭТЫ ПАВАРОТ ПАВІНЕН БЫЦЬ ЗРОБЛЕН

Першы і другі кварталы 1929-30 года характарызуюць невыкананьне прамфінпляну цэлым шэрагу буйнейшых віцебшчых прадпрыемстваў.

Плянны і справы

Зось некалькі прыкладаў: Лесавад 13. Вытворчая праграма вышэй на 102 проц., а на вынічкова сабекошту замест 28,85 пр., выканана толькі 13,3 проц.

Мэтэпром: замест зьвязаньня сабекошту прадугледжанага месячным вынікам, ёсьць павялічэньне: па выніках на 9,27 проц., па плуце ад 3,84 проц. да 8,35 проц. па 4-м квартале.

Харочная ф-ка: Па прадукцыі выкапан на 104 проц., а па вынічкова сабекошту на 6,1 пр., выканана задаваньне на 2,6 пр. і павялічэньне сабекошту на 2,6 пр.

Некаторыя гаспадарнікі імкнуліся замацаваць сапраўднае становішча паводле прамфінпляну, якое вылілася ў няправільным прадстаўніцтве даных аб выкананьні плянаў.

Напрыклад, акулярная ф-ка выканала прамфінпляну ў 4-м квартале на 74,13 проц., а на столькі «высокае выкананьне» плянаў ёсьць вынікі ў поўным сэнсе слова, сапраўднае становішча вылічэньня прамфінпляну, пры гэтым колькасьці затрачанай прамфінпляцы ўсяго толькі ў 12 проц.

Па звестках фанэрнага заводу выкананы на 107 проц.,

але фактычнае становішча ня глядзячы на прапрацоўку 2-х лініях дэві (сьнежаны м-ц) дае ўсяго толькі 92,5 проц. (першы квартал).

Невыкананьне прамфінпляну цэлым шэрагу прадпрыемстваў некаторых гаспадарнікі, профсаюныя і комсамольскія працаўнікі імкнуцца тлумачыць усялякімі аб'ектыўнымі прычынамі: адсутнасьцю рэгулярнага забеспэчэньня электрэнергіяй, пасадка рабочых на вёску (Профінтэрн) пераважнасьцю плянаў (фанэрны завод), адсутнасьцю рэгулярнага плавнага забеспэчэньня сыравінай (Мэтэпром) і г. д.

Бясплянавасьць і абсалютаваньне

Суб'ектыўныя прычыны, орг. нядбайнасьць, бязініцыятыўнасьць кіраўнікоў у значнай меры сьпрычалі невыкананьню прамфінпляну. На акулярнай ф-цы накіравана вялікая колькасьць шэфэрскага акулярнага, яны не маглі быць выпушчаны з-за адсутнасьці піставаў. У гэты-ж час на абутковай ф-цы імя Лекерта пістава, як лом, здаваліся Рудмэталгаўдлю. Комсамольская ячэйка акулярнай фабрыкі вельмі рэдка ставіла ў сябе вытворчыя пытаньні. Яна не асьмелывалася правядзь элементарную дагаліваць, — зьвярнуцца да ячэйкі абутковай ф-кі, каб стварыць грамадзкую думку вакол пытаньня правільнага скарыстаньня паўфабрыкатаў. Апошнія ў сваёй рабоце рэдка калі праводзіць вытворчыя

вечары з іншымі прадпрыемствамі, на якіх можна было б абмяняцца вопытам работы. З буйных калектывы: «Чырвоны Мэталісты», абутковая ф-ка і «Профінтэрн» знаходзіцца разам пад адной страхой, і ні разу не наведваюць адзін аднаго, каб абмяняцца вопытам, дапамагчы лепш наладзіць работу калектыву КСМ на пасьпяховому і лепшаму выкананьню прамфінпляну і ўзятых на сябе абавязкаў.

Дырэктыва партыі аб давадзеньні прамфінпляну да цэхаў, ударных брыгад і асобных варштатаў ня выконваецца.

Няма дастатковай паваротлівасьці работы комсамольскіх ячэек і ў штодзённым жыцьці прадпрыемства, — пануе абсалютаваньне ў гаспадарчай рабоце ад профсаюных і гаспадарчых арганізацый, няўменне скарыстаць творчую ініцыятыву рабочай масы на карысьць вытворчасці. Напрыклад, калектыву КСМ Мэтэпрому, узяўшы на сябе ініцыятыву кіраўніцтва і арганізацыі ударных брыгад левінскага закліку, праводзіў усю работу без непасрэднага ўдзелу профсаюза — гаспадарчых арганізацый. Гэта прышло да раснаду брыгад.

У хвасьце жыцьця

У большасьці ком. ячэйкі не зьвярталіся на вышыні свайго становішча ў справе скарыстаньня творчай ініцыятывы комсамольцаў і беспартыйнай рабочай моладзі. Калектыву ЛКСМБ ф-кі «Дзьвіна» не праводзіў ніякай работы сярод ударнікаў, не вывучаў вопыту работы ударных брыгад, не падрыхтоўваў належным чынам прадпрыемства да пераходу на бесперапынку. У сувязі з гэтым распусьцілі ударныя брыгады і маладзёжны вучастак ударнікаў.

Калектыву МББ ячэйкі фанэрнага заводу зусім не займаецца пытаньнямі вытворчасці, не рэагуе належным чынам на прарывы, не залучае на сваіх сходах дакладаў гаспадарнікаў аб становішчы выкананьня прамфінпляну.

Бясспрачным зьяўляецца тое, што добры стан выкананьня прамфінпляну залежыць ад таго, наколькі гэты плян усвоены рабочымі і комсамольскай масай. Але пляны ў большасьці выпадак толькі формальна абгавораны. Траба констатаваць і той факт, што і самі кіруючыя гаспадарчыя арганізацыі ня сталі

яшчэ тварам да вытворчасці. Гэта азначае, што яшчэ па цэлым шэрагу прадпрыемстваў тэмпы гаспадарчага кіраўніцтва адстаюць ад агульных тэмпаў. Бясплянавасьць яшчэ раўнядае заводскі органіам. Рацыяналізатарская работа пастаўлена дрэнна, тэхнічная дапамога ўдарнікам і кіраўніцтва ўдарніцкім рухам не наладжана, як мае быць. Дырэктывы партыі аб адзіначальні праводзіцца слаба ў штодзённым жыцьці. Самі гаспадарнікі часта



Тру-ту-ту! Трата-тата! Спраў парадзі— Спраў няма.

адцягваюць пераход на адзіначальнае, баючыся браць на сябе адказнасьць за гаспадарчае жыцьцё прадпрыемства. Комсамольскія ячэйкі амаль што не праводзілі ніякай сыстэматычнай растлумачальнай работы сярод комсамольцаў і беспартыйнай рабочай моладзі.

Не праведзена максымальнай энэргіі ў дапамогу партыі на правядзеньню адзіначальна. Шэраг калектываў КСМ зусім не абгаварваў гэтага пытаньня («Дзьвіна», Лесавад, МББ, фанэрны завод і інш.).

Тварам да вытворчасці

Удзел комсамольцаў і беспартыйнай рабочай моладзі ў вытворчых нарадах і камісіях недастатковы. Асобныя комсамольскія калектывы і ячэйкі ня лічаць сваім абавязкам прыняць актыўны ўдзел у рабоце вытворчых нарад («Дзьвіна», Лесавад, скурзавад, швейная і інш.). Бадай піводная комсамольская ячэйка не асьмелілася абгаварыць у сябе пытаньне аб рабоце вытворчых нарад і камісій і ўдзеле комсамольцаў. Не відзецца вучот прапагоў рабочых на вытворчых нарадах і камісіях, справаздачнасьць гаспадарнікаў аб ступені выкананьня прапагоў рабочых пастаўлена адміністрацыяй дрэнна.

Работа груп «Л. К.» ня была дастаткова накіравана на барацьбу з валакітай і бюракратызмам у пэдагэгічных прасоўваньнях да канца прапагоў рабочых і іх прэміяваньня, на ўзьяньне грамадзкай думкі рабочых на вакол работы вытворчых нарад і камісій (на М. Б. Б.).

ПРАРЫВЫ НА ЛЮСТРАНОЙ

За апошні час на люстраной фабрыцы пры Менгаркамтэце справа зусім пагоршылася. За другую палову лютага было каля 25 прагулаў, а за першую палову і частку сакавіка было каля 10 дзён прастою, што складае 200 нерабочых дзён. Гэтыя лічы гавораць аб няабоднай рабочай сілай.

«Чырвоная зьмена» павінна ўзбударажаць нашых кіраўнікоў, а адпаведныя ўстановы павінны прыцягнуць да адказнасьці тых галавацяпаў, якія зрываюць пасьпяховае выкананьне намечаных плянаў.

Блакiтны.

квiта прапагоў рабочых знаходзіцца дома ў гаспадарнікаў).

Каля 5-6 месяцаў не відзецца ніякага вучоту прапагоў ударнікаў-рабочых. Калектывам КСМ нічога ня зроблена ў напрамку палепшаньня гэтага становішча.

На некаторых прадпрыемствах соцсаборніцтва вылілася ў параднасьць, недастаткова была праведзена растлумачальная работа сярод рабочых аб палітычна-гаспадарчым значэньні соцсаборніцтва. Былі выпадкі калі асобныя заводы аб'яшчалі сябе ўдарнымі, у той жа час сыстэматычна ня выконваюць прамфінпляну (Мэтэпром, Дзьвіна, абутковая ф-ка, МББ, фанэрны завод).

Комсамольскія ячэйкі слаба мобілізавалі ўвагу комсамольцаў і беспартыйнай рабочай моладзі вакол меўных месца прарываў, асабліва ў час зьяўленьня ў шэрагу прадпрыемстваў ганаровага званьня ўдарнікаў. (Мэтэпром, фанэрны.). На некаторых прадпрыемствах кіраўніцтва соцсаборніцтвам вылілася ў стварэньне штабаў, ударкомаў, што і сьпрычыла роспуску ўдарных брыгад, фактычна ашашляючы творчую ініцыятыву рабочай масы, не прыцягнуўшы яе да штодзённай актыўнай работы на соцсаборніцтве, вытворчых нарадах. На некаторых прадпрыемствах комсамольцы аказаліся ў хвасьце соцсаборніцтва (Лесавад, фанэрны і г. д.).

Кіраўніцтва АК, РК да апошняга часу (канец 1-га кварталу і пачатак другога) сыстэматычна не займалася пытаньнямі соцсаборніцтва. Уся эканомірада вылілася ў дзяльцява, у адну работу па барацьбе з беспрацоўем — пасылку на работу. Толькі за апошні час, пачынаючы з 2-га кварталу, месца некаторае палепшаньне справы кіраўніцтва.

Сучасны момант характарызуе некаторы зрух у рабоце комсамольскіх ячэек па сапраўднаму павароту тварам да вытворчасці. 2-гі квартал, ня глядзячы на наяўнасьць шэрагу аб'ектыўных і суб'ектыўных прычын, паказаў некаторы зрух у справе выкананьня прамфінпляну і разгортваньня работы вакол мобілізацыі ўвагі рабочай масы на зьнішчэньне прарываў 1-га кварталу.

Комсамольскія ячэйкі амаль не праводзіць ніякай работы па падрыхтоўцы да 1-ай гадавіны сацыялістычнага саборніцтва, абмяжоўваючыся складаньнем вельмі вялікіх плянаў, якія на справе ніякага палепшаньня не даюць (МББ, Мэтэпром і інш.). Асобныя комсамольскія ячэйкі не працягваюць належнай энэргіі і ініцыятывы ў справе правяркі садагавароў і падрыхтоўкі да соц. гадавіны. Недастаткова мобілізаваны друж, асабліва фабзаводскі на гэту справу. Комсамольскія ячэйкі не асьвятляюць свайго ўдзелу ў друку.

Без караннага пералому свайго працы, без мобілізацыі ўсіх сіл арганізацыі, Віцебская арганізацыя комсамолу ня здолее справіцца са сваімі задачамі. Прарывы павінны быць выпраўлены.

А. Вайнштэйн.

Сімунін.



Зарваўшыся комсамольскія галавацяпы заводу «Профінтэрн» абуткай ф-кі, і «Чырвоны Мэталіст», якія знаходзяцца пад адной страхой у гэты ж час не мяняюцца паміж сабой вопытам працы.

У дні сьвяткаваньня 1-га мая

Сьвяткаваньне 1-га мая зьяўляецца днём пачынаецца з 15-га красавіка, гэтага вылучаны першамайскія гадзіны на прадпрыемствах, устаноў і клубах, якія павінны арганізаваць сваю работу шырока прыцягваючы яе да мясцовых умоў.

Пачынаючы з 20 га красавіка на прадпрыемствах, клубах, хатніх гаспадарствах, чырвоных кутках, асах, колгасах, дэлегацкіх сходах будуць праводзіцца гутаркі аб першамайскага сьвята.

Правядзеньне сьвята зараз падрыхтоўка драматычных, музыкальных, харавых і іншых гурткі аб'яднаньняў; рыхтуюцца культурныя гурткі, аркестры для арганізаванага ўдзелу ў інструцы.

У 2-га мая будуць арганізаваны выезды шэфу ў падшэфныя заводы.

Менску па ўсіх культурных вывад, 30 красавіка, і 2 мая будуць наладжаны мастацкія вечары ўдзелам чырвонаармейскіх арганізацый і прадстаўнікоў падшэфных асаў. 1-га мая ўсе рабочыя, калгасныя, чырвонаармейскія часткі і культурныя ўдзельнічаюць у дэманстрацыі. Дэманстрацыя бу-

дзе суправаджацца карнаваламі, лэзунгамі, плякатамі і аркестрамі. 2-га мая арганізуюцца спецыяльныя сьвята фізкультурнікаў, прысьвечанае першамайскім урачыстасьцям. У гэты дзень будзе адчынены летні спортыўны сезон, наладжаны экскурсіі, пагуляньні за горад.

Усе культуры сьветныя ўстановы прымуць актыўны ўдзел у наладжаньні арганізаваных пастановак кіно-сэансаў, як у памяшканьнях так і на адкрытым пэўеры.

2-га мая будзе арганізавана піонерская дэманстрацыя сумесна з школьнікамі. У школах арганізуюцца мастацкія вечары і дзіцячыя ранішнікі.

У дні сьвята 1-га мая на вёсках, колгасах будзе зроблена падагульняльнае дасягненьня ў справе сацыялістычнай перабудовы вёскі. Уся падрыхтоўка і правядзеньне сьвята павінны праходзіць пад лэзунгам хутчэйшай падрыхтаваньня і правядзеньня сьвята ў зьяўленьні ўраджайнасьці, павышэньня пасейнай плошчы і гаспадарчага замацаваньня колгасаў.

У дні сьвят на сельсаветах, колгасах, саўгасах і вёсках будуць праводзіцца урачыстыя сходы з шырокім абгаварэньнем задач сацыялістычнага будаўніцтва.

У Койданаўскім раёне адбудзецца урачыстае адчыньне машына-трактарнай станцыі. У дні сьвята будуць арганізаваны ўдарныя брыгады ў колгасах, і на прадпрыемствах.

Комсамол у дні сьвяткаваньня

Комсамольскія арганізацыі ў падрыхтоўцы і правядзеньні сьвята 1-га мая арганізавана, з усімі партыйнымі і профсаюнымі, саветніцкімі, грамадзкімі арганізацыямі прадпрыемстваў і устаноў удзельнічаюць ва ўсіх мерапрыемствах.

Комсамольскія ячэйкі павінны зараджа рагзгарнуць шырокую растлумачальную работу навакол 1-га мая, завастраючы ўвагу на важнейшыя мерапрыемствы партыі ў справе сацыялістычнага будаўніцтва краіны.

Апрача таго, што комсамол удзельнічае разам з усімі арганізацыямі, пажадана, каб комсамольскія ячэйкі наладжвалі яшчэ маладзёжныя экскурсіі, масавыя паходы, культурныя вечары з шырокім прыцягненьнем беспартыйнай моладзі.

Менскі АК ЛКСМБ, сваім плянам правядзеньня сьвята 1-га мая прадугледжвае выезды комсамольскіх ячэек у свае падшэфныя колгасы, вёскі, саўгасы правядзеньне масавых экскурсій, наладжваньне вечароў, узьяваньне сьвят з задачамі трохмесячніку беларускай нацменаўскай пролетарскай культуры.

2-га мая будзе ўрачыстае адчыньне ТРАМ'у з удзелам рабочай моладзі прадпрыемстваў Менску.

Уся падрыхтоўка і правядзеньне сьвята 1-га мая комсамольскімі арганізацыямі павінна цесна ўзв'язвацца з задачамі гадавіны сацыялістычнага саборніцтва.

К.

ПРАРЫВЫ У МЕНСКОЙ ЧЫГУНАЧНАЙ ШКОЛЕ ІМЯ ЧАРВЯКОВА

Перад нашымі навучальнымі ўстановамі стаіць задача рабудаваць сваю работу так, каб даць політычна і клясава-свядомых, вытрыманых, актыўных барацьбітоў і працаўнікоў на ўсіх франтах сацыялістычнага будаўніцтва. Зусім відавочна тая роля, якая ляжыць на партыйна-комсамольскім асяроддзі, на піонерскіх атрадах і на адданым нам настаўніцтве па выкананню гэтых задач.

У гэтым артыкуле мы маем на ўвазе паказаць, як спраўлялася і спраўляецца менская школа чыгуначнікаў з выкананнем асноўных задач, якія ставяць перад ёю.

Перш за ўсё аб настаўніцтве

Мы патрабуем ідэалогічна вытрыманых спецыялістаў-настаўнікаў, але з гэтага боку ня ўсё добра. Выступленні шэрагу настаўнікаў, нават партыйцаў і комсамольцаў, на дыспуце па кніжцы М. Зарэцкага: „Падарожжа на новую зямлю“, аб якім пісалася ўжо ў „Чырвонай Змеце“, яскрава сведчыць аб тым, што частка настаўніцтва не разумее свядома, альбо несвядома сутнасці нацыянальна-дэмакратызму і класавай дэмакратыі ў вёсцы. Больш таго, у сваіх выступленнях гэтая частка дэзорганізавала вучняў у пэўнай клясавай аутнасці нацыянальна-дэмакратызму. Былі выступленні ў абарону настаўніка Забаўскага, якога знілі з працы і выключылі з саюзу, як ідэалогічна-чужы элемент (кулак, рабіў прэтэнцыю кулацкім дзеям для залічэння ў вярхоўную рабочую школу, агітаваў сярод вучняў супроць асобных настаўнікаў, п'яніца). Яго абаронца—Фідровская—усё гэта ахарактарызавала, як неэтычныя з боку Забаўскага, тым самым змазала клясавую сутнасць справы Забаўскага. Цікавы факт, як некаторыя настаўнікі трактуюць сутнасць устаноўкі „дагнаць і перагнаць перадавыя капіталістычныя краіны“. Напрыклад, настаўнік Федараў гаворыць „дзеля таго, каб нам дагнаць Амерыку ў галіне аўтамабільнай вытворчасці патрэбна спыніць вытворчасць Амерыкі (аўтамабіляў) на... 100 год.

Трохмесячнік... да іх датычыцца

Нарэшце, такія абуральныя факты, як незьяўленне большай часткі настаўнікаў на вечар сустрэчы з пісьменнікам, прысьвечанае трохмесячніку беларускай і напменаўскай пралетарскай культуры (5 асоб з агульнае колькасці 42) і на дыспут па творы Зарэцкага: „Падарожжа на новую зямлю“ (зьявілася 7 асоб). Гэтыя факты гавораць аб тым, што трохмесячнік беларускай і напменаўскай пралетарскай культуры не ўскалыхнуў большае часткі настаўніцтва, а прашоў міма яго.

У асноўным, бязумоўна, політыка-ідэалогічнае становішча школы здаровае, але гэтыя факты гавораць аб тым, што маюцца асобныя прарывы, якія неабходна неадкладна звышчыць. Гэта ўсё патрабуе адзінай згуртаванасці партыйна-комсамольскай часткі калектыву, але-ж гэтага няма.

Наглядаюцца факты, што паасобна партыйцы школы бяруць пад сваю абарону некаторых настаўнікаў, якія маюць зусім неакрэслены політычны твар.

Адаліся залётам

У школе маюцца элементы разлажэння. Частка вучнёўства, праўда вельмі маленькая, выключыла сябе з грамадзкага жыцця школы і адаліся залётам, адарвалася ад грамадзкай працы школы, праводзіць па-за-школьны час у асяроддзі мяшчанска-абшчэпальскай моладзі і г. д.

Вядомая справа вучанцы Стэфановіч, аб якой ня раз пісалася ў насьценнай газеце школы. Гэта вучаніца 9-й групы, якая знаходзіцца ў кулацкім асяроддзі і, па словах яе маткі, хоча трохі працаваць у колгасе з мэтай „пролетарызацыі“ для... патуплення ў ВУ. Гэтая справа зьяўляецца паказальнай у тым сэнсе, што ў школе маецца частка вучнёўства, якая ўносіць у агульную масу школы элементы мяшчанства, разлажэння і чужых настрояў. Стэфановіч ужо мела пэўны ўплыў на некаторых вучняў (Лагацкая, Арцымовіч В., Кулікоўская і г. д.) Праўда, і тут не абыйшлося без некаторага ўплыву паасобных настаўнікаў. Ёсць выпадкі, калі настаўніцы прыходзілі ў школу нафарбаваныя і напудраныя з завітымі лёкамі (Курэк). Ёсць у школе і такія настаўнікі, як Струнеўскі, які на працягу некалькіх год заліцаецца да тых ці іншых вучанцаў школы, дазваляе сабе неэтычныя адносіны да вучанцаў, запрашае к сабе ў дом вучанцаў школы і г. д. Гэта, бязумоўна, мае пэўны ўплыў на масы вучнёўства. І ў першую чаргу, патрэбна было-б абвясціць барацьбу з такімі канкрэтнымі носьбітамі разлажэння сярод пэўнай часткі настаўнікаў школы. А між

іншым, заўважаецца кансерватызм, боязьня, нярухомасць у барацьбе з такімі канкрэтнымі носьбітамі, нават з боку кіруючай часткі калектыву школы. Некаторыя настаўнікі нават перапілі на абарону такіх зьявішчаў школы.

Калі вучнёўская насьценная газета, —баявы орган разгортвання самакрытыкі ў школе,—падняла пытаньне аб тым, што такія вучанцы, як Стэфановіч не патрэбны савецкай школе, бо разлагаюць яе, дык настаўніца Курэк узняла цэлы гвалт у настаўніцкай, што вучнёўства „паганіла“, такую частку школы, як Стэфановіч, а настаўнік Лісейчыкаў выступіў у яе абарону на школьнай радзе. Гэта кажа аб тым, што частка школьнага калектыву не зразумела політычнай значнасці такіх настрояў у гэтай частцы вучнёўства і настаўніцтва, а лагэтам не змагла ўзброіцца супроць гэтых зьяў у школе.

Працуюць па-старынкы

Вельмі балючым пытаньнем школы на сёньнешні дзень зьяўляецца тое, што ўся праца школы яшчэ не пераведзена на рэйкі сацыялістычнага спарборніцтва і не вышэйшую ступень—ударніцтва. Сацыялістычнае спарборніцтва і ударніцтва яшчэ не зьяўляецца мэтамі штодзённай працы ў школе. Ударніцтва вельмі слабым тэмпам прасякае ўва ўсё жыццё школы. Праца, у сваёй большасці, ідзе яшчэ старымі тэмпамі. Школа ня досыць хутка перакладаецца на ходу ў новыя формы і мэты працы. Асноўная маса вучнёўства яшчэ не закрыта ўдарніцкім рухам. Комсамольская і піонерская арганізацыі яшчэ ня сталі на чале гэтага руху.

Прыклад. Загадчык школы Цымох (прыступіў да загадвання пасля заключэння дагавору з 5 гарадзкой школай) у сваёй класе распустыў брыгады і адмовіўся ад прапраўкі вучэбнага матэрыялу брыгадным спосабам. Сам першы перашоў на лекцыйны мэтад выкладання ў тых групах, дзе ён выкладае грамадазнаўства (8 і 9 групы), такая работа зьяўляецца простым зрывам дагавору па сацыялістычнаму ў галіне актывізацыі мэтаду выкладання. Толькі ў апошні час мы наглядзем пэўны зрух у гэтай працы. Пачынаюць арганізоўвацца ўдарныя брыгады па ўсіх галінах работы.

Побач з гэтымі асноўнымі прарывамі, у працы школы наглядаюцца яшчэ выпадкі хуліганства, якія міжваюцца з політычным школьніцтвам. Такія факты, як зрыў допісаў у насьценнагазеце (аб Стэфановіч, Лагацкай, Арцымовіч, Круцікоўскай і г. д.). Выпадкі крадзежу, ламаньня вокан, лаянкі маюць пэўнае месца ў школе. Ёсць выпадкі антысэмітызму (выступленне вучня 7-й групы Яраша, які пасля таго, як яго не прынялі ў КСМ, заявіў, што: „яго ня прыняў жыдок“—сэкратар ячэйкі), па што праўда, належным чынам рэагавалі.

Самакрытыка там у загоне

Бязумоўна, усіх фактаў няма магчымасці прывесці, але і гэтых даволі, каб ахарактарызаваць наяўнасць балючых зьявішчаў, якія маюць месца ў школе. Гэтым спрыяла слабая разгорнутая самакрытыка ў школе. Значная частка настаўніцтва баіцца вучнёўскай крытыкі. Калі былі старшыня школьнаму—Славінскі—выступіў на школьнай нарадзе з заявай аб тым, што настаўніцтва не падрыхтава-

лася да заключэння дагавору па сацыялістычнаму, тады, як вучні гэты дагавор ужо прапрацавалі і, што гэтым самым падкалектыў фактычна зрывае працу па заключэнню дагавору,—дык ён сустраў рашучы адпор ад значнай часткі прысутных на школьнай радзе настаўнікаў. Гэты адпор быў дадзены таму, што закрываўся „мундзір“ настаўніка. На другой школьнай радзе, калі паводыр фарпосту закрываў пытаньне аб удзеле настаўніцтва ў грамадзкай працы школьнага вучнёўскага самакраваньня, настаўнік Федараў выступіў з такой „прамовай“: „Я фізічна не магу пераносіць, калі вучні мяне крытыкуюць“ і дэманстравана кінуў школьную раду. На гэты ўчынак Федарава былі чутны галасы адабрэння з боку часткі настаўнікаў. Тут-жа выступілі двое старых партыйцаў—Путнін і Лісейчык, якія казалі, што „Чырвоная Змена“ разлагае школу (дэманстравалі экзэмпляр „Чырвонай Змены“, дзе быў зьмешчан допіс аб настаўніцы 7 яўрэйскай школы) і што комсамольская ячэйка (пасля выступлення паводыроў фарпосту аб тым, што некаторыя настаўнікі ня ўдзельнічаюць у працы школьнага самакраваньня) разлагае школу.

Заўвага загадчыка школы Цымох на сходзе піонерарганізацыі школы калі піонёрка выступіла і сказала аб тым, што настаўнік Зарубін лае вучняў і кажа аб тым, што ва ўдарных брыгадах можна толькі вошай парываць, а ня вучыцца, што ня треба называць прозьвішча настаўніка, таксама кажа аб тым, што асобныя настаўнікі баіцца крытыкі вучняў.

Патрэбен рашучы пералом

Гэтая боязьня парушэння „тытулу“ настаўніка—кансерватызм старой гімназіі, таксама папярэджаюцца яшчэ і такімі зьявішчамі, супроць якіх комсамол вядзе рашучую барацьбу, як: устанавленне ў час уваходу настаўнікаў, існаваньне інстытуту класных настаўнікаў і г. д.

Нарэшце, размова настаўніка Цывірка К., што настаўнікаў няма чаго клікаць на сходзі вучняў аб'явамі, як коняй (бачыце, трэб пасылаць запрашальныя пошты), а патрэбна асабіста апавішчаць настаўнікаў. Гэта-ж таксама ёсць зьява аднаго лавіцугу—дрэннай пастаноўкі самакрытыкі ў школе.

Вось галоўная вузлы працы школы імя Чарвякова, тае школы, дзе вучыцца пераважна большасць дзяцей рабочых, дзе маецца значная партыйная, комсамольская і піонерская праслойка.

Маюцца прарывы ў працы комсамольскай і піонерскай арганізацыі. Комсамольская і піонерская арганізацыі ня сталі на чале ўдарніцкага руху. Піонерскай арганізацыі не адчувалася, як згуртаваная адзінкі ў школе. Праца піонерскіх атрадаў была зусім правалена. Але ж меншая (а мо' і большая) частка віны падае на тое, што маюцца раздоры ў самым школьным калектыве. Маюцца раздоры паміж комсамольскай і партыйнай часткай школы.

Патрэбен рашучы пералом у сэнсе аздарулення школы.

Цімох Натутэйшы.

АД РЭДАКЦЫІ: Зьмяшчаючы гэты артыкул, рэдакцыя паштоўнага гэтага патрабуе ад органаў Нарабветы і РСІ тэрміновага прыняцця адпаведных захадаў да аздарулення школы.



На здымку: зверху—будуюцца (лодкі), на якіх едуць спляў на плытамі. Унізе—спляў

Антырэлігійнае хуліганства

У свой час, два гады таму назад, газета „Чырвоная Змена“ правільна ўзняла пытаньне адносна напрамку працы і кіраўніцтва Музтэхнікуму.

Але тое, што мы маем у Менскім Музтэхнікуме на сёньня, павінна па нашай думцы прыцягнуць да сябе ўвагу грамадзкасці і ў першую чаргу нашай моладзі.

Я хачу, не затрымліваючыся доўга, спыніцца на некалькіх момантах, якія, па майёй думцы, дастакова аб сабе гавораць.

Мы маем за гэты год адзін паказ Музтэхнікума: „Сэвільскі Цырульнік“—„эстэты“ паказ, разьлічаны на „чыстую публіку“, на свядомага „крытыка“.

Але мне здаецца, што аб працы такой установы, як Музтэхнікуму можна судзіць па тым, што дае гэтая ўстанова для рабоча-сялянскага гледача, як студэнты гэтай установы праводзяць сваю „вытворчую практыку“ ў масах.

І вось прыкладам такой „практыкі“ і зьяўляецца той абуральны, звыш-халтурны паказ, які быў дадзены ў Доме Селяніна 11 красавіка гэтага году.

Тое, што праходзіла пад шыльдай Музтэхнікуму ў Доме Селяніна ў гэты вечар, наогул апісанню не паддаецца. Можна „крытыка“ знайсці ў аб'яднаваўня „тэрміны“, каб „навукова“ апісаць тую музычную бязглуздыцу, той дом вар'яцтва, які праходзіў пад назвай „карчмы“—Мусоргскага.

Ня ведаю, як сябе на тым свеце адчуваў Мусоргскі, але глядач,—тыя рабочыя, сяляне і чырвонаярмейцы, якія мелі вялікае няшчасце пайсці на гэты вечар, паверыўшы Музтэхнікуму,—адчувалі сябе зусім дрэнна.

Тое, што выраблялі на сцэне будучыя „знамянітасці“, апісаць нельга. Ня было „старца“ Варла-

ама, а быў п'яны і няўдамы кабатчык Камінараў, пад якой турой“ Лоткер, і нешта інава зрабіць Архіпаў.

Мы раней думалі, што гэтыя самі зрабілі „лавачку“—хуліганства пасля высветлілі, што ўся гледаца па падрыхтоўцы паказаную водзілася пад кіраўніцтвам відацкага фэсуры,—Вастокава, Банько і іншых.

Вось мы і пытаем:—што паважаныя „профэсары“ партыі зрабілі такую халтуру, таго, каб такім паказам антырэлігійную працу, якая па ўяўляе?

Мы пытаем, ці вядома аб гэтых „экспэрыментах“—антырэлігійнае хуліганскае зместы тыйным кіраўніком тэхнікуму?

Мы думаем—вядома! Бо ў турой“ прымае актыўны ўдзел шныя профкому.

Мы раней думалі, што гэты самі зрабілі „лавачку“—хуліганства, што „Чырвоная Змена“ павінна паставіць гэтае пытаньне на сваіх старонках і выявіць тое, што маецца ва ўстанове павінна даць культкадры і скарціны.

АД РЭДАКЦЫІ: Зьмяшчаючы гэты артыкул, мы лічым абходным, каб ОРГАНЫ КАМАСВЕТЫ НЕАДКЛАДНА ПРЫНЯЛІ АДПАВЕДНЫЯ ЗАХАДЫ ХУТЧЭЙШАГА РЭАГАВАННЯ ЎСЯ АРТЫКУЛЫ, ЯКІЯ БЫЛІ ПУБЛІКАваны ў НАШЕЙ ГАЗЕЦЕ. Мы ПАТРАБУЕМ АД КІРАВА МУЗТЭХНІКУМУ ВЫСТАВІЦА ПРАЗ ДРУК З АДКАЗАМ, ШТО ЗРОБЛЕНА ПА ШЭРАГУ АРТЫКУЛА „ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА“

Першы выпуск чырвоных мэдэсцьдэр

12 красавіка адбыўся першы выпуск школы мэдэсцьдэр. Школу скончыла 77 чалавек. З іх—22 комсамольцы і 9 партыйцаў.

За час работы і вучобы ў школе выпускнікі паказалі сваю адданасць і зацікаўленасць справай мэдыцыны.

У час вядліх бабруйскіх манёўраў каманда выпускнік-сцьдэр актыўна ўдзельнічала, практычна дапамагаючы ў вайскова-санітарнай рабоце манёўраў, за што атрымала падзяку ад РВС БВА.

На ўрачыстым выпуску мэдэстры ўпаўнівалі прысутных, што яны, стаўшы на сталую працу ў лячэбніцах, у колгасах і іншых прадпрыемствах, разгорнуць шырока работу, як па сваёй спецыяльнасці, так і грамадзкую.

Школа кожны год будзе выпускаць новыя кваліфікаваныя кадры

мэдэсцьдэр, якія будуць працаваць у шэрагі мэдпрацаўнікоў. Зьяўляюцца ўсё больш і больш практычным навучанцы, якія суцэльна знаходзяцца ў добрых матэрыяльных умовах. Па складу—у школе маюцца большасць рабоча-сялянска-бядняцкай моладзі.

На ўрачыстым сходзе ўдзельнічалі значныя посьпехі, якія першы выпуск і ўдзякаваў, што наступны выпуск пройдзе ў большай падрыхтаванасці і ўваляе новыя сілы ў шараваньне дыцянскіх працаўнікоў, якія забяспечыць па сваёй галіне дачы сацыялістычнага будаўніцтва.

Адзіны рэдактар Рэдакцыі

УСІМ ЯЧЭЙКАМ ЛКСМБ

Мен. АК ЛКСМБ АДЧЫНЯЕ ў гэтым годзе

ДОМ АДПАЧЫНКУ

які будзе існаваць з 15-5 па 15-8.

Усе званом-працаўнікі павінны прынесці ў АК ЛКСМБ свае т. т., жадаючы ехаць у дом адпачынку, з 15-га красавіка па 1-е чэрвеня. Сьпісы будуць прымацца 3 разы ў тыдзень: па нядзелях, серадах і пятніцах ад 6-ці да 8-мі гадзін увечары.

Заг. Мас. Званом Адаз. АК ЛКСМБ ГОЛЬДБЕРГ.